

Водзіў

на аўтарэферат дысертациі Карп Алены Аляксандраўны
“Беларуская літаратурная крытыка першай трэці XX стагоддзя: эстэтычны дыскурс”,
пададзенай на атрыманне вучонай ступені кандыдата філалагічных навук
па спецыяльнасці 10.01.08 – тэорыя літаратуры. Тэксталогія

Актуальнасць даследавання Карп А.А. як з акадэмічнага, так і з прыкладнога пункту гледжання не выклікае сумнення, уяўляючы пры гэтым выкананы на аснове вывучэння адпаведнага матэрыялу аналіз літаратурнай крытыкі першай трэці XX стагоддзя, а менавіта яе ідэй, метадаў, каштоўнаснай парадыгмы, камунікатыўных стратэгій.

Лічым, што запатрабаванасць сучаснай філалагічнай навукі ў дадзеным даследаванні абсалютна апраўдана і заключаецца, па-першае, у цікавасці сучаснага літаратуразнаўства да ролі літаратурнай крытыкі ў фарміраванні сістэмы іерархіі, выбудоўванні нацыянальнага канона і, безумоўна, вызначэнні асноўных накірункаў развіцця літаратуры. Па-другое, адсутнасцю канцэнтруальнага даследавання па вывучэнні крытыцы першай трэці XX стагоддзя, якое б стала сістэмным даследаваннем з адпаведным самастойным аб'ектам. Па-трэцяе, неабходнасцю у комплексным тэарэтычным разуменні камунікатыўнай прыроды крытыкі першай трэці XX стагоддзя, спецыфікі функцыянування ў ёй эстэтычнага дыскурсу.

Аб'ект, прадмет, мэты і задачы сформуляваны дакладна. Структура работы лагічная і аргументаваная.

Паслядоўна, пачынаючы ад этапу станаўлення крытыкі нашаніўскага перыяду і разгляду дзеянасці яе прадстаўнікоў, аўтар дысертациі даследавання пераходзіць да харахтарыстыкі крытыкі 1920-х гг., дэманструючы пераемнасць паміж перыядамі. Завяршае аналіз крытыкі абазначанага перыяду з'явай маргіналізацыі эстэтычных і нацыянальнай катэгорый падчас 1930-х гг. На нашу думку, галоўная вартасць выкананай працы палягае ў тым, што дысертантка не толькі здзейсніла грунтоўны аналіз беларускай літаратурнай крытыкі першай трэці XX стагоддзя, але і ажыццяўіла яго ў новым ракурсе – з арыетацыяй на рэалізацыю ў ёй эстэтычнага дыскурсу.

Надзеянасць вынікаў прадстаўленага даследавання пацвярджаецца скрупулёзнасцю вывучэння, канцэнтруальнасцю асэнсавання ідэйна-эстэтычных асноў нашаніўскай крытыкі, крытыкі часопіса “Полым’я”, маладнякоўскай крытыкі, літаратурнай крытыкі “Узвышша”, тэндэнцый крытыкі 1930-х гг., а таксама сістэмнасцю метадалагічнага падыходу да аналізаваных з'яў, які ўключае апору на літаратуразнаўчыя даследаванні беларускай крытыкі першай трэці XXст. Згодна аўтарэферату ў работе прааналізавана літаратурная крытыка А. Луцкевіча, працы В. Ластоўскага, С. Палуяна, М. Багдановіча, Я. Коласа і іншых, што мелі прынцыповае значэнне ў станаўленні вектарнай палітыкі далейшага развіцця айчыннай крытыкі.

Заслуга аўтара дысертациі таксама ў тым, што яна раскрывае пытанні маладаследаваныя або зусім не даследаваныя ў айчынным літаратуразнаўстве. Сярод такіх – прафесійная этыка крытычнай дзеянасці, стварэнне рэпутацый, функцыянуванне літаратурнага рынку, якія і сёння даказваюць сваю актуальнасць. Паслядоўна, на працягу ўсёй працы, пераканальна праводзіцца думка, што

літаратурна крытыка выконвала шматвектарную камунікатыўную функцыю. З аднаго боку, імкнулася ўсталяваць контакт са сваім патэнцыйным чытчом, была скіравана на аўтараў, а таксама была звернута і да саміх крытыкаў з мэтай вырашэння пастаўленых задач.

Нельга не адзначыць і практычнае прымененне вынікаў даследавання Карп А.А. Матэрыялы работы могуць быць пакладзены ў аснову падручніка для ВНУ па тэорыі і гісторыі айчыннай крытыкі акрэсленага перыяду.

У структурным аспекте аўтарэферат адпавядае патрабаванням да яго афармлення. Аднак у раздзеле “Агульная харктарыстыка работы” можна было асобна вылучыць і прапісаць матэрыял даследавання.

Такім чынам, змест аўтарэферата дае магчымасць заключыць, што з дысертацыяй Карп А.А. у беларускай літаратуразнаўчай навуцы з'явілася каштоўнае даследаванне па станаўленні і развіцці эстэтычнага дыскурсу ў беларускай літаратурнай крытыцы на матэрыяле крытычных тэкстаў 1900-1930-х гг.

Усё вышэй сказанае дае падставы заключыць, што аўтар выкананай працы, Карп А. А., заслугоўвае прысуджэння вучонай ступені кандыдата філалагічных навук па спецыяльнасці 10.01.08 – тэорыя літаратуры. Тэксталогія.

27.02.2023

Дацэнт кафедры беларускай філаглогії
установы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт
імя Янкі Купалы”,
к.ф.н., дацэнт



Водзяг пасмутай у савет на адраже дысертацыі
03.03.2023г. *сакратар французскай А.Л.*

3. Водзяг пасмутай у савет на адраже дысертацыі 03.03.2023г. А.Карп (А.А.Карп)